



Belarusian (беларуская мова)

## Уступныя абрады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія Святога Духа быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце прызнаем свае грахі, І таму падрыхтуйцеся да святкавання святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу І вам, браты і сёстры, што я моцна зграшыў, у маіх думках і ў маіх словах, у тым, што я зрабіў, і ў тым, што мне не ўдалося зрабіць, Праз маю віну, Праз маю віну, Праз маю найбольш жорсткую віну; Таму я пытаюся ў бласлаўёнай Марыі, калі-небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы і святыя, А ты, мае браты і сёстры, маліцца за мяне Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся над намі, даруй нам нашы грахі, і прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

Кіры

Spanish (Español)

## Ritos Iniciales

Señal de la Cruz

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Amén.

Saludo

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.

Y con tu espíritu.

Acto Penitencial

Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

Kyrie

## Belarusian (беларуская мова)

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добрай волі. Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

Літургія Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

## Spanish (Español)

Señor ten piedad.

Señor ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor ten piedad.

Señor ten piedad.

Gloria

Gloria a Dios en lo más alto, y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Te alabamos Te bendecimos te adoramos, Te glorificamos Te damos gracias por tu gran gloria, Señor Dios, rey celestial, Oh Dios, todopoderoso Padre. Señor Jesucristo, solo hijo engendrado, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros; Quitas los pecados del mundo, recibir nuestra oración; Estás sentado a la mano derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Para ti solo son los santos, Tú solo eres el Señor, Tú solo eres el más alto, Jesucristo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios el Padre. Amén.

Recoger

Dejanos rezar.

Amén.

Liturgia de la Palabra

Primera lectura

La Palabra del Señor.

Gracias a Dios.

Belarusian (беларуская мова)

Адказна псальма

Другое чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля паводле Н.**

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і  
зямлі, з усіх рэчаў бачна і  
нябачныя. Я веру ў аднаго  
Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны  
нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся  
ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад  
Бога, Святло ад святла,  
Сапраўдны Бог ад сапраўднага  
Бога, нарадзіўся, не выраблены,  
канструктаваны з Айцом; Праз яго  
ўсё было зроблена. Для нас  
мужчын і для нашага выратавання  
ён сышоў з нябёсаў, і Святы Дух  
быў увасабленым Панны Марыі, і  
стаў чалавекам. Дзеля нашага яго  
ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам,  
Ён пацярпеў смерць і быў  
пахаваны, І зноў падняўся на трэці  
дзень у адпаведнасці са Святога  
Пісання. Ён узышоў у неба і  
сядзіць у правай руцэ Айца. Ён  
зноў прыйдзе ў слава судзіць пра

Spanish (Español)

Salmo responsable

Segunda lectura

La Palabra del Señor.

Gracias a Dios.

Evangelio

**El señor este contigo.**

Y con tu espíritu.

**Una lectura del Santo Evangelio según N.**

Gloria para ti, oh Señor

**El evangelio del Señor.**

Alabado para ti, Señor  
Jesucristo.

Profesión de fe

Creo en un dios, El Padre  
Todopoderoso, creador del cielo  
y la tierra, de todas las cosas  
visibles e invisibles. Creo en un  
Señor Jesucristo, El Hijo de Dios  
con un poco engañado, Nacido  
del padre antes de todas las  
edades. Dios de Dios, Luz de la  
luz, Dios verdadero de Dios  
verdadero, engendrado, no  
hecho, consuginado con el  
Padre; A través de él se hicieron  
todas las cosas. Para nosotros  
hombres y para nuestra  
salvación bajó del cielo, y por el  
Espíritu Santo estaba encarnado  
de la Virgen María, y se  
convirtió en hombre. Por  
nuestro bien, fue crucificado  
bajo Poncio Pilato, Sufrió la  
muerte y fue enterrado, y se  
levantó de nuevo al tercer día  
de acuerdo con las Escrituras. El

## Belarusian (беларуская мова)

жыццё і памерлых І ў яго царства  
не будзе канца. Я веру ў Святога  
Духа, Госпада, даверу жыцця, які  
ідзе ад бацькі і сына, Хто з  
бацькам і сынам абажаны і  
праслаўляецца, які размаўляў  
праз прарокаў. Я веру ў адну,  
святую, каталіцкую і  
апостальскую царкву. Прызнаюся  
адно хрост за прабачэнне грахоў І  
я з нецярпеннем чакаю  
ўваскрэшэння памерлых і жыццё ў  
свеце. Амін.

## Гамалія

### Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

## Літургія Эўхарыстыі

### Паўсядзённы

Бласлаўены быць Богам  
назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры),  
што мая ахвяра і ваша можа быць  
прымальным для Бога,  
Усемагутны бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
ваших руках За пахвала і славу  
Яго імя, Для нашага добра і дабро  
ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

## Spanish (Español)

ascendió al cielo y está sentado  
a la mano derecha del padre.  
Vendrá de nuevo en gloria Para  
juzgar a los vivos y a los  
muertos y su reino no tendrá  
fin. Creo en el Espíritu Santo, el  
Señor, el dador de la vida, quien  
procede del padre y el hijo,  
quien con el padre y el hijo es  
adorado y glorificado, quien ha  
hablado a través de los  
profetas. Creo en una iglesia  
santa, católica y apostólica.  
Confieso un bautismo por el  
perdón de los pecados y espero  
con ansias la resurrección de los  
muertos y la vida del mundo por  
venir. Amén.

## Homilía

### Oración universal

**Oramos al Señor.**

Señor, escucha nuestra oración.

## Liturgia eucarística

### Ofertorio

Bendito sea Dios para siempre.

**Ore, hermanos (hermanos y  
hermanas), que mi sacrificio y  
los tuyos puede ser aceptable  
para Dios, El padre  
todopoderoso.**

Que el Señor acepte el sacrificio  
en tus manos por el elogio y la  
gloria de su nombre, para  
nuestro bien y el bien de toda  
su santa iglesia.

Amén.

Belarusian (беларуская мова)

## Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Госпада.

Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.

Гэта правільна і справядліва.

Святы, святы, святы Гасподзь Бог гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай славы. Хосана ў самым высокім. Бласлаўлены той, хто прыходзіць у імя Госпада. Хосана ў самым высокім.

Таямніца веры.

Мы абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе, і вызнайце сваё ўваскрасенне Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе, Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас, Збаўца свету, бо ваш крыж і ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

Абрад Камуніі

Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца боскім вучэннем, мы адважваемся сказаць:

Наш бацька, які мастацтва на небе, Святы - гэта імя Тваё; Прыходзь Валадарства, прыходзіць, твой будзе зроблена на зямлі, як на небе. Дайце нам у гэты дзень наш штодзённы хлеб, І даруй нам нашы парушэнні, як мы

Spanish (Español)

## Oración eucarística

El señor este contigo.

Y con tu espíritu.

Levanta tus corazones.

Los levantamos al Señor.

Damos gracias al Señor nuestro Dios.

Es correcto y justo.

Santo, santo, Santo Señor Dios de los anfitriones. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo más alto. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en lo más alto.

El misterio de la fe.

Proclamamos tu muerte, oh Señor, y profesa su resurrección Hasta que vengas de nuevo. O: Cuando comemos este pan y bebemos esta taza, Proclamamos tu muerte, oh Señor, Hasta que vengas de nuevo. O: Salvanos, Salvador del mundo, por su cruz y resurrección nos has liberado. Amén.

Rito de comunión

A la orden del Salvador y formado por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir:

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga tu reino, Tu estará hecho en la Tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestros infractores, mientras

Belarusian (беларуская мова)

даруем тым, хто парушае нас; і  
вядзе нас не ў спакусу, Але  
пазбавіць нас ад зла.

Дастань нас, Госпадзе, мы  
молімся, ад кожнага зла, ласкава  
прадастаўляйце мір у нашы дні,  
што, пры дапамозе вашай  
міласэрнасці, Мы можам быць  
заўсёды свабоднымі ад граху і ў  
бяспецы ад усяго бедства, як мы  
чакаем бласлаўнай надзеі і  
прыход нашага Збаўцы, Ісус  
Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў  
вашым апосталам: Мір я пакідаю  
цябе, мой мір, які я табе даю, не  
глядзіце на нашы грахі, Але на  
веру вашай царквы, і ласкава  
дайце ёй мір і адзінства у  
адпаведнасці з вашай воляй. Якія  
жывуць і валадарыць вечно і векі.  
Амін.

Мір Госпада заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму  
знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце  
нас. Ягня Божы, вы забіраеце  
грахі свету, дайце нам мір.

Spanish (Español)

perdonamos a los que invaden  
contra nosotros; y no nos dejes  
caer en la tentación, Mas  
líbranos del mal.

Librarnos, Señor, rezamos, de  
cada malvado, Graciosamente  
otorga paz en nuestros días,  
que, con la ayuda de tu  
misericordia, Podemos estar  
siempre libres de pecado y a  
salvo de toda angustia, Mientras  
esperamos la bendita esperanza  
y la venida de nuestro Salvador,  
Jesucristo.

Para el reino, el poder y la gloria  
son tuyos ahora y siempre.

Señor Jesucristo, Quién dijo a  
tus apóstoles: Paz te dejo, mi  
paz te doy, no mires en  
nuestros pecados Pero sobre la  
fe de tu iglesia, y gentilmente  
concede su paz y unidad de  
acuerdo con su voluntad. Que  
viven y reinan para siempre.  
Amén.

La paz del Señor estará contigo  
siempre.

Y con tu espíritu.

Ofrecemos el signo de la paz.

Cordero de Dios, te quitas los  
pecados del mundo, ten piedad  
de nosotros. Cordero de Dios, te  
quitas los pecados del mundo,  
ten piedad de nosotros. Cordero  
de Dios, te quitas los pecados  
del mundo, Dadnos la paz.

## Belarusian (беларуская мова)

Вось ягня Божае, Вось той, хто  
забірае грахі свету.

Дабрашчасныя - тыя, якія  
закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але  
толькі кажа, што слова і мая душа  
будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

## Заклучныя абрады

### Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і Сын, і  
Святы Дух.

Амін.

### Звальненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце

Евангелле Госпада. Ці: ідзі ў  
свецце, праслаўляючы Госпада  
сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў свецце.

Дзякуй Богу.

## Spanish (Español)

He aquí el Cordero de Dios, He  
aquí al que le quita los pecados  
del mundo. Bienaventurados los  
llamados a la cena del cordero.

Señor, no soy digno que debes  
entrar bajo mi techo, Pero solo  
diga la palabra y mi alma se  
curarán.

El cuerpo (sangre) de Cristo.

Amén.

Dejanos rezar.

Amén.

## Envío

### Bendición

El señor este contigo.

Y con tu espíritu.

Que Dios Todopoderoso te  
bendiga, El Padre, y el Hijo y el  
Espíritu Santo.

Amén.

### Despido

Sal, la masa termina. O: Ve y  
anuncia el Evangelio del Señor.

O: ve en paz, glorificando al  
Señor por tu vida. O: ve en paz.

Gracias a Dios.